

АДКАЗАЦЬ КРАІНЕ СПРАВАЙ

«Адказу справай чакае краіна» — такое патрабаванне прадляла партыя лясной прамысловасці (перадавал «Правда» ад 16 чэрвеня 1932 г.). Чаму прадляна такое патрабаванне да лясной прамысловасці? Таму, што роля яе, як спадарожніка цяжкай індустрыі з кожным годам непамерна ўзрастае, а праца яе неадназначна. Астанавілі яе работы ад агульных тэмпаў сацыялістычнага будаўніцтва ўсё яшчэ працягваюцца.

У БССР лясная прамысловасць развіта даволі шырока. Яна на тэрыторыі спадарожніка гарадоў адымае. Асноўная маса яе прадукцыі — гэта лесаматэрыялы для калгаснага будаўніцтва, умацавання для капальніц Дабасу, фанэра, папера, мэбля для рабочага, калгасніка і працоўнага селяніна.

Задачы вялізнай важнасці, але адзінадушна яны невястарчална. Прамфінанс перамагае кватэраў дарабудоўніцтва прамысловасцю выканана на 91,6 проц. Красавікае заданне па выпуску вакавай прадукцыі — на 87 проц., маяскае — на 64 проц. Першае жэнеда чэрвеня таксама не дапамогло зруху.

Асабліва рэзкае адставанне ў выкананні планаў даюць лесазагатоўні і сплавы. Паводле даных на 10 чэрвеня, заданне другога кварталу на загатоўні дэкавага дрэвавінны выканана на 60,4 проц., дрэў — на 39 проц. Куды горш справа з выязнай: лесаматэрыялы на 10 чэрвеня вынесена 19,5 проц. квартальнага плану, дрэў — 18 проц.

Рэалізацыя тэзіса года апарэдавала дэкавага года амаль на дзве дэкады, праграма-ж спынула выкананне зусім неадназначна: на 10 чэрвеня ўсёго пущана ў сплав 1,703 тыс. тон, што складае 44,5 проц. гадзюга плана.

Ці можна мы мірыцца з такой работай лясной прамысловасці? Ні ў якім разе. Не гэта мірыцца таму, што ў гэтай галіне прамысловасці ёсць усё магчымае завяда гандаровае месца ў сямі перадавых сацыялістычных будаўніцтвах. У БССР мы маем буйныя дарабудоўніцкія камітэты (Бабруйска, Барысаўскі, Гомельскі), вытворчасць у якіх палкам механізацыя на аснове перадавой тэхнікі. Значная частка старых дэкавага заводаў і мабільных фабрык рэканструавана. На лесазагатоўных і сплавах таксама ёсць значныя паступкі ў механізацыі работ: пружынаныя плы, трактары, лясныя дарогі, матарыяны людзі, катэры, пільназавальныя машыны і інш. Удзельнічаюць энтузіясты мас забяспечваюць палкам выкананне планаў. Шырока ўмоў тав. Сталіна ўказваюць шлях да перамогі.

Чым жа тлумачыцца неадназначнае работа лясной прамысловасці? Адказ на гэта пытанне можа быць толькі адзін: слабая падзяў слабая перабудавалі сваю работу па-новому ўсе без выключэння арганізацыі гэтай галіны прамысловасці. У трэстах Беллеспраму кіраўніцтва нявольны вытворчыя звышні прадзюцтва ўсё яшчэ «пагоду», «на вяртале». Гэтым можна тлумачыць невястарчалнае забяспечанасць лесазагатоўных і сплаву работай сілай, слабую арганізацыю працы дэкавага, возычак і пільнагоў, іх неадназначнае матэрыяла-бытавое і культурнае абслугоўванне.

Вось чаму раўнацэнна перабудавалі работу лясной прамысловасці — на аснове 6 умоў тав. Сталіна — важная задача УСІХ партыйных, прафсаюнальных і гаспадарчых арганізацый.

Праглетарскі друк у гэтай справе павінен адарыць аграмадную ролю. Цю партыі «Правда» з 25 чэрвеня па 25 ліпеня сумесна з масовым друкам і органамі РК-РСІ праводзіць друку ўдзельных брыгад на перагры рэалізацыі шасці ўмоў тав. Сталіна ў лясной прамысловасці. Мэта ройду — на аснове правары ацінцэў лясной ўказаванай тав. Сталіна мабілізацыі мас рабочых лясной прамысловасці і працоўных вёскі на выкананне і перавыкананне прамфінплану, выяўляю каментарны прычыны і пінатых у слабай рабоце на лесазагатоўных, сплавах, дарабудоўных заводах, паказваю перадавы і пашыршы вопыт іх работы на ўсе прадпрыемствы.

Задача друку БССР — зараз-жа палкамую ўключыцца ў правядзенне

роўду і разгарнуць вакол яго шырокую масава-палітычную работу, палітычна мабілізаваць масы на хутчэйшую перабудову работы лясной прамысловасці і на гэтай аснове лідэравае адставанне ў выкананні праграмы 1932 г. Усе цэнтральны і раённыя газеты павінны прыдаваць да ўважліва ў ройду шырока маса сельскагаспадарчай і дарабудоўных заводаў, лесазагатоўных і сплаву.

Асабліва ўвагу ў часе правядзення ройду трэба аддаць правары выканання лясной прамысловасцю асноўных дыржэў партыі і Ураду аб разгорнуты вырабу прадукцыі шырокага спажывання. Трэба проста сказаць, што ўсе трэсты Беллеспраму, асабліва «Лесбел», у гэтым напрамку раскатваюцца вельмі павольна. Далей намечаныя планы ў галінах сывара не пайдуць. Наасобныя работнікі трэсты «Белдэспра» і дарабудоўных прадпрыемстваў разважаюць прыкладна так: «Мы ў асноўным вырабляем прадукцыю шырокага спажывання, а таму многа думаць няма аб чым». З такімі шкоднымі разважаннямі трэба павесці рашучую барацьбу. Спрабам выехаць за кошт асноўных праграм прадпрыемстваў на вырабе прадукцыі шырокага спажывання павінен быць дан бальшы павышчкі адпор. Дарабудоўніцкі і ўсе астатнія галіны лясной прамысловасці маюць вялізнае матэрыяльнае разгарнуць вырабу прадукцыі шырокага спажывання на дэкаты мільёнаў рублёў дадаткова звыш планавых за дапамогу за кошт выварыстання ўдзельнікаў. Трэба дабіцца, каб у кожным дарабудоўніцкім прадпрыемстве, дэспрамаце былі арганізаваныя цэхі, брыгады на вырабе прастай хатняй мэбля і гаспадарчых ройду.

Ройд таксама павінен быць самым шчыльным чынам уважліва і правядзення мом ударнага месічніка лесазагатоўных, абвешчанага СНК БССР, які ў многіх раёнах дагэтуль яшчэ належны чынам не разгарнуўся. Магчыма, малежна фарсаванне спылу і лесазагатоўных, асабліва выязнай — асноўныя задачы партыйных арганізацый і друку лясных раёнаў у часе правядзення ройду.

Абавязак раённых газет — павышчкі сваю работу да нявольных вытворчых звышні, сітуацыя ўніз, не паспелі да сілаўных і лесазагатоўных вытвастак, брыгад, дэкавага, возычак і пільнагоў. У гэтых адносінах ўзору апарэдавай работы павышчкі «Палеска праўда», якая арганізавае «выязную рэалізацыю на сплавах» і па-ўдарама змагаецца за сваячасовую дастаўку лесу да чыгуначных станцыяў, фабрык і заводаў. Вопыт яе работы трэба пашырыць на ўсе раённыя газеты.

Партыйныя, прафсаюнальныя арганізацыі і друк раёнаў, дзе апраца спылу і лесазагатоўных ёсць дарабудоўных заводаў, павінны аддаць максимум увагі перабудове іх работы і на гэтай аснове дабіцца выканання і перавыканання прамфінплану.

Астанавілі лясной прамысловасці ў значнай ступені тлумачыцца тым, што партыйныя і прафсаюнальныя арганізацыі многіх не прадпрыемстваў лічыць не перабудавалі сваёй работы, не павярнуліся па-спраўдому тварам да вытворчасці. Вось чаму, злучыўся за перабудову ўсёй работы лясной прамысловасці партыйныя і прафсаюнальныя арганізацыі ў першую чаргу павінны перабудавалі сваю работу. Меші пасляжыняў, дэкаты рэалізацыі — бальшы жывой справы, кап крэплага апарэдавай кіраўніцтва павінны вытворчыя звышні.

«Бальшавікі лясных раёнаў! Работнікі лясной прамысловасці! Ад вясні да таго, як будзе працаваць, залежыць, ці будзе лясная прамысловасць таптацца на месцы, ці пойдзе хуткімі крокамі наперад. Шыры фронт сацыялістычнага сабярніцтва і ўдзярніцтва! Малейшы ўдар па лясным ворагу і яго агенты! Адказаў справай чакае ад нас краіна!» («Правда»). [Лясная прамысловасць БССР павінна адказаць краіне справай, павышчкі тэмпаў работы, поўным выкананнем і перавыкананнем вытворчых праграм. Трэба толькі па-большавіцкі разгарнуць перабудову работы, зламаць коснасць і жаласравіты апарэдавай, якія не кадыруюць працаваць па-новому, імкнуцца атрымаць тэмпы перабудовы.

Шырока разгорнутая партыйна-масавая работа ў цэхах, брыгадах, калгасах і вёсках забяспечыць поўную рэалізацыю пазыкі

Сацсабярніцтва гарадоў БССР на лепшую падпіску (ПАВОДЛЕ ДАНЫХ НА 24/VI — у тыс. руб.)

НАЗВА ГАРАДОЎ	Кантрольнае заданне	Сума падпіскі	Проц. выканання
1. Кобянава	0.210	0.245	116,7
2. Гомель	6.025	4.784	79,4
3. Ворша	1.540	1.200	77,9
4. Бабруйск	2.906	2.033	70,0
5. Віцебск	5.550	3.875	69,8
6. Менск	10.800	7.236	66,9
7. Барысаў	1.630	1.112	68,3
8. Рэчыца	1.073	0.708	65,8
9. Мазыр	0.820	0.539	65,7
10. Магілёў	3.045	1.772	58,2

Наогул у БССР па 74 раёнах сярэд. рабочых, служачых і інш. гарадоў рэалізавана аблігацый на 30.353 тыс. рублёў, або 63,1 проц. задання.

Ударнікі падпісной кампаніі

ВІЦЕБСК. (Па тэлеграфу). Шчотачны камітэт дасягнуў падпіскі ў 101,1 проц. месічнага фонду зарплат. Паслана брыгада ў падшыфы сельсавет. Падпіска працягваецца.

Лобін, Каган, Бухбіндэр, Цільман.

САМАХВАЛІВІЧЫ. Саўгас «Камітэтар» (Ручынавічы) да 20-га чэрвеня з поспехам скончыў падпіску. Фонд месічнай зарплаты па саўгасе 7.650 руб. Падпіска дапа да саўгасе 3.120 руб. ахоплены падпіскай 111. Першае дэкавае тэмпаў ўдзельнічаюць кіраўніцтва кампаніі, разгорнуўшы сацсабярніцтва паміж брыгадамі і аддзяленнямі саўгасу і шчыльна-звязанай рэалізацыяй работы «Сярод рабочых». Звышні ўдзельнічаюць дэкаты сацсабярніцтва, якія былі вывешчаны ў брыгадах, і грамадскіх буйных пераважных цэхах: каваляў-свакарных і будаўнічага. Скончыўшы падпіску, саўгас паслаў брыгады ў суседні калгас імя ВАН, дзе рэалізавана пазыка на 1.675 руб. Зараз рабочыя брыгады выехалі на ўсе калгасы Самыхваліўскага сельсавету для правядзення кампаніі. Да 21 чэрвеня падпіска па сельсавету дапа да 28.000 руб. — 67,4 проц. кантрольнага задання.

Вопыт перадавойкі не папулярнызеца

ЛЕСНА. (Наш кар.). Леснавінчыныя вельмі павольна праводзіць рэалізацыю пазыкі. Да 22-га чэрвеня заданне выканана толькі на 38 проц. у тым ліку, сярэд. рабочых і служачых — на 52 проц., сярэд. калгаснікаў — на 48 проц., сярэд. аднаасобнікаў — на 1,3 проц.

Масова-растлумачальная работа па вёсках не адчуваецца. Не папулярнызеца прыклады ўдарнай падпіскі, і ў раёне яе мала. Так, Кабыльніцкі сельсавет пільнае заданне па 20 чэрвеня выкаваў на 100 проц. Ка-



Тав. КУХАРЭНКА — рабочы завод імя Варшавы (Менск) падпісвае на пазыку на 125 проц. зарплат.

Тэмпы перадавых цэнтраў — на вёску

Гутарка з Народным Камісарам Фінансаў БССР т. Хацкевічам

Кампанія рэалізацыі пазыкі па раёне прадпрыемстваў, якія адразу ўзвалі патрабаванні тэмпаў работы, дапа выклікае палкамую. Так, чырвоны-сцяжыны гарбарыя «Бальшавік» ужо да 12 дэкаў 10 чэрвеня ахопіла падпіскай 72 проц. месічнага фонду зарплат. На шэсцінай фабрыцы «Мастрычнік» у першай змене да 12 дэкаў гэта 10 чэрвеня было ахоплены на 100 проц. месічнай зарплаты 90 проц. рабочых.

У іншых гарадох БССР, напрыклад у Гомелі, дзе мне дапаможа павышчкі на рабочых сходах, павышчкі на пазыку таксама прыйшлі з вялікім удзелам. Ужо на 12 чэрвеня перавысілі месічны фонд зарплат фабрыка «Камітэтар», абутковая фабрыка «Праца», машынабудульнік завод «Праглетары» і завод імя Леніна.

КОМУНАЛЬНЫ МАЛЫНАЛЬНЫ ПОЛСКИ РАЕН ПЕРШЫМ У БССР ДА ТЭРМІНУ ВЫКАНА ЗАДАНЬЕ ПА РЭАЛІЗАЦЫІ ПАЗЫКІ.

На сёнешні дзень рад раёнаў — ЖЫТКАВІЦКІ, СТАРОБІНСКІ, ТУРАЭСКИ, ЛАГОЙСКИ, ЗАСЛАУСКИ і ІНШ. выканалі кантрольную пільбу па рэалізацыі пазыкі сярэд. рабочых і служачых.

Камітэты НКО БССР пасляваўна прамысловыя грамадскі і грамадскі ўзаема-роўдзі рад рэалізацыі па актывізму і ўдарную работу па рэалізацыі пазыкі. Па Менску праміваўны: рабочыя завод «Бальшавік», «Мастрычнік», друкарні імя Сталіна і абутковай фабрыцы.

Усёго атрымані прэмію 92 чал.

Гэтыя дэкаты будзе вынесена паставава аб праміваўны рад работнікаў іншых гарадох і раёнаў БССР.

Аднач, неабходна адзначыць, што АГУЛЬНЫЯ ТЭМПЫ ПДПІСКІ НА СЕШЭНІ ДЗЕНЬ УСЕ ЯШЧЭ НЕЗДАВАЛЬНЫЯ. Мы яшчэ ня скончылі рэалізацыю пазыкі на гарадох БССР. Пільнае спадарожніцтва — Менск, значнае ўдзельнічаюць, ад Гомеля, які дзе ўпералі будынак гарадох БССР. Перад намі стоіць заданне — у БЛІЖАЙШЫЯ ДНІ СКОНЧЫЦЬ ПДПІСКУ У ГАРАДОХ І ПЕРАКЛЮЧЫЦА НА РАЗМЯШЧЭННЫЯ ПАЗЫКІ

15-ты дзень рэалізацыі пазыкі „4-ы завяршалны“

Менск павінен скончыць падпіску да 27 чэрвеня

Калегія Народнага Камісарыату Фінансаў заслухала выдаўна даклад Менскага гарфа аб ходзе рэалізацыі пазыкі ў Менску. Калегія адзначыла, што менскага гарфа і гараднана дагэтуль не разгарнулі шырока масава-палітычнай работы, не скончылі поўнасцю тэмпаў энтузіязму, які быў прадзюлен працоўнымі гарадох у адносінах да выпуску пазыкі. У гарадох яе адчуваецца, што праводзіцца кампанія вялікай палітычна — гаспадарчай важнасці. На былі сваячасова паставава ўшыты, допіс па павышчкі перадавых і адсталях прадпрыемстваў, мала лідэраў і пільнагаў; ўдарная работа па рэалізацыі пазыкі па пераважных прадпрыемствах: «Бальшавік», «Мастрычнік», абутковай ф-цы, друкарні імя Сталіна, якія выканалі падпіску за 2-3 дні — ня была скончы-

тава для разгортвання сацсабярніцтва паміж прадпрыемствамі. У выніку зусім сабай масавай работы да 22-га чэрвеня па Менску было рэалізавана пазыкі на 67 проц. задання і амаль не пачата работа на вёсках.

Калегія НКО прашалавава Менскага гарфа і азначыла шырока разгарнуць масавую работу ў гарадох, каб скончыць рэалізацыю пазыкі 27-га чэрвеня. Трэба прыняць зваж-жа меры да мабілізацыі работай грамадзкасці: павышчкі на вёску брыгад, выведзі шэфскіх арганізацый для разгортвання растлумачальнай работы сярод калгаснікаў і працоўных аднаасобнікаў у тым, каб скончыць рэалізацыю пазыкі па вёсках на пазыкой 10-га ліпеня. Калегія зварнулася да менскіх шэфскіх арганізацый з просьбай хутчэй стварыць менскую гарадскую намісію сацыялісты.

Да суровай адказнасці за ігнараванне запатрабаванняў рабочых

Рэдакцыйны атрыман рад лістоў рабочых аб зусім нядавоных, злычынных адносінах пасоных работнікаў камісіі сацыялістычнай пільбы да выданы рабочым аблігацый па выкаванай пільбы на ранейшых пазыкі. Ігнараванне запатрабаванняў рабочых аб сваячасовай выданы аблігацый, аб хуткім і вырашчым абслугоўванні іх, які падшычаны ў прынцыпе вялікую шкоду справе рэалізацыі пазыкі. Неабходна бальшы тэмпаў біць па асобных прадзюленых барабарчых, бяздушных адносінах да запатрабаванняў рабочых мас.

Тав. Даўганава пільна, што на працягу чатырох месцаў, амаль праз кожныя 5 дзён, яна хадзіла да прад-

стаўкі камісіі сацыялістычнай фабрыкі «Камунарка», каб атрымаць аблігацую пазыкі ў 25 руб., азначаную лічце ў студзені тэлага года.

Тав. Лібтар паведмавае аб такім айдным факце: былая загадчыца Купчыраўскай школы, Пальмынскага сельсавету, Гароўскага раёну, тав. Гурэвіч Хася яшчэ ў 1929 годзе падпісалася на троецю пазыку індустрыялізацыі на 75 руб., грошы ад яе поўнасцю вылічаны, выданы замацавалі тав. Гурэвіч, які гледзячы на імагінныя просьбы, яна аблігатыў іх атрымаць ня можа.

Такая-ж гісторыя здарылася і з іншымі настаўнікамі сельсавету. Іны некалькі раз звярталіся ў гарадох-

Ураджай сабраць поўнасцю, БЯЗ СТРАТ

Скончыўшы сяўбу, пераклучыць палыводчыя брыгады на сенаўборку і полва

Этонскі калгас «Інтэрнацыянал», Горбаўскага сельсавету, Лёўнянскага раёну, скончыў сяўбу яравых са значным перавыкананнем планаў. Замест 528 гектараў роных культур засеяна 587,35 гект. (111 проц.) у тым ліку 198,85 гект., замест 190 гект. (104,5 проц.) звыш сучаснага плану зараз засяянаца поўная віка з аўсом на зялёны корм — 30 гект.

Танамі лічы перамож, атрымані калгасам «Інтэрнацыянал» у барацьбе за пашыховае завяршэнне трэцяй бальшыцкай сяўбы.

Правіла арганізаваўшы рабочую сілу ў шэсць насташных вытворчых брыгад (4 палыводчыя, адна МТФ, адна будаўніча), калгас сваячасова падрыхтаваў да вясновай сяўбы. 1-га мая калгас разгартаваў ЦК партыі, яго МТФ — газ. «Звязь» аб бальвой арганізацыі масі, аб масавым разгорнутым палыве работ.

Калгас «Інтэрнацыянал» уступіў у сацыялістычнае сабярніцтва з перадавымі ў раёне камунай «Прагрэс». Разгарнуўшы сацсабярніцтва і ўштурхаванні — паміж брыгадамі, асобнымі вытворчымі групамі і звышнімі і тав. самага паміж калгаснікамі і калгаснікамі.

Кіраўнікі сацсабярніцтва ставі камуністы і камсамоўцы, якія правіла расцэўлены на ўсёх брыгадах. З самага пачатку палыводчыя брыгады выходзіць брыгадныя насядзенацы-тэпавыя. Агульнакалгасная газэты пераішлі таксама на штодзённы выпуск.

Штодзёнкі на сваіх старонках змяшчалі рацыяналізатарскія прапановы асобных калгаснікаў, пераішлі вопыт іншых брыгад, калгасцаў, даводзілі яе да шырокіх калгасных мас праз свае лісты.

Вытворчыя парады сыстэматычна (два разы ў тыдзень) абавязавалі, як ідзе ворына, як лепш пасеяць, па-

Вопыт перадавойкі не папулярнызеца

ЛЕСНА. (Наш кар.). Леснавінчыныя вельмі павольна праводзіць рэалізацыю пазыкі. Да 22-га чэрвеня заданне выканана толькі на 38 проц. у тым ліку, сярэд. рабочых і служачых — на 52 проц., сярэд. калгаснікаў — на 48 проц., сярэд. аднаасобнікаў — на 1,3 проц.

Масова-растлумачальная работа па вёсках не адчуваецца. Не папулярнызеца прыклады ўдарнай падпіскі, і ў раёне яе мала. Так, Кабыльніцкі сельсавет пільнае заданне па 20 чэрвеня выкаваў на 100 проц. Ка-

Ураджай сабраць поўнасцю, БЯЗ СТРАТ

Скончыўшы сяўбу, пераклучыць палыводчыя брыгады на сенаўборку і полва

Этонскі калгас «Інтэрнацыянал», Горбаўскага сельсавету, Лёўнянскага раёну, скончыў сяўбу яравых са значным перавыкананнем планаў. Замест 528 гектараў роных культур засеяна 587,35 гект. (111 проц.) у тым ліку 198,85 гект., замест 190 гект. (104,5 проц.) звыш сучаснага плану зараз засяянаца поўная віка з аўсом на зялёны корм — 30 гект.

Танамі лічы перамож, атрымані калгасам «Інтэрнацыянал» у барацьбе за пашыховае завяршэнне трэцяй бальшыцкай сяўбы.

Правіла арганізаваўшы рабочую сілу ў шэсць насташных вытворчых брыгад (4 палыводчыя, адна МТФ, адна будаўніча), калгас сваячасова падрыхтаваў да вясновай сяўбы. 1-га мая калгас разгартаваў ЦК партыі, яго МТФ — газ. «Звязь» аб бальвой арганізацыі масі, аб масавым разгорнутым палыве работ.

Калгас «Інтэрнацыянал» уступіў у сацыялістычнае сабярніцтва з перадавымі ў раёне камунай «Прагрэс». Разгарнуўшы сацсабярніцтва і ўштурхаванні — паміж брыгадамі, асобнымі вытворчымі групамі і звышнімі і тав. самага паміж калгаснікамі і калгаснікамі.

Кіраўнікі сацсабярніцтва ставі камуністы і камсамоўцы, якія правіла расцэўлены на ўсёх брыгадах. З самага пачатку палыводчыя брыгады выходзіць брыгадныя насядзенацы-тэпавыя. Агульнакалгасная газэты пераішлі таксама на штодзённы выпуск.

Штодзёнкі на сваіх старонках змяшчалі рацыяналізатарскія прапановы асобных калгаснікаў, пераішлі вопыт іншых брыгад, калгасцаў, даводзілі яе да шырокіх калгасных мас праз свае лісты.

Вытворчыя парады сыстэматычна (два разы ў тыдзень) абавязавалі, як ідзе ворына, як лепш пасеяць, па-

Ураджай сабраць поўнасцю, БЯЗ СТРАТ

Скончыўшы сяўбу, пераклучыць палыводчыя брыгады на сенаўборку і полва

Этонскі калгас «Інтэрнацыянал», Горбаўскага сельсавету, Лёўнянскага раёну, скончыў сяўбу яравых са значным перавыкананнем планаў. Замест 528 гектараў роных культур засеяна 587,35 гект. (111 проц.) у тым ліку 198,85 гект., замест 190 гект. (104,5 проц.) звыш сучаснага плану зараз засяянаца поўная віка з аўсом на зялёны корм — 30 гект.

Танамі лічы перамож, атрымані калгасам «Інтэрнацыянал» у барацьбе за пашыховае завяршэнне трэцяй бальшыцкай сяўбы.

Правіла арганізаваўшы рабочую сілу ў шэсць насташных вытворчых брыгад (4 палыводчыя, адна МТФ, адна будаўніча), калгас сваячасова падрыхтаваў да вясновай сяўбы. 1-га мая калгас разгартаваў ЦК партыі, яго МТФ — газ. «Звязь» аб бальвой арганізацыі масі, аб масавым разгорнутым палыве работ.

Калгас «Інтэрнацыянал» уступіў у сацыялістычнае сабярніцтва з перадавымі ў раёне камунай «Прагрэс». Разгарнуўшы сацсабярніцтва і ўштурхаванні — паміж брыгадамі, асобнымі вытворчымі групамі і звышнімі і тав. самага паміж калгаснікамі і калгаснікамі.

Кіраўнікі сацсабярніцтва ставі камуністы і камсамоўцы, якія правіла расцэўлены на ўсёх брыгадах. З самага пачатку палыводчыя брыгады выходзіць брыгадныя насядзенацы-тэпавыя. Агульнакалгасная газэты пераішлі таксама на штодзённы выпуск.

Штодзёнкі на сваіх старонках змяшчалі рацыяналізатарскія прапановы асобных калгаснікаў, пераішлі вопыт іншых брыгад, калгасцаў, даводзілі яе да шырокіх калгасных мас праз свае лісты.

Вытворчыя парады сыстэматычна (два разы ў тыдзень) абавязавалі, як ідзе ворына, як лепш пасеяць, па-

Ураджай сабраць поўнасцю, БЯЗ СТРАТ

Скончыўшы сяўбу, пераклучыць палыводчыя брыгады на сенаўборку і полва

Этонскі калгас «Інтэрнацыянал», Горбаўскага сельсавету, Лёўнянскага раёну, скончыў сяўбу яравых са значным перавыкананнем планаў. Замест 528 гектараў роных культур засеяна 587,35 гект. (111 проц.) у тым ліку 198,85 гект., замест 190 гект. (104,5 проц.) звыш сучаснага плану зараз засяянаца поўная віка з аўсом на зялёны корм — 30 гект.

Танамі лічы перамож, атрымані калгасам «Інтэрнацыянал» у барацьбе за пашыховае завяршэнне трэцяй бальшыцкай сяўбы.

Правіла арганізаваўшы рабочую сілу ў шэсць насташных вытворчых брыгад (4 палыводчыя, адна МТФ, адна будаўніча), калгас сваячасова падрыхтаваў да вясновай сяўбы. 1-га мая калгас разгартаваў ЦК партыі, яго МТФ — газ. «Звязь» аб бальвой арганізацыі масі, аб масавым разгорнутым палыве работ.

Калгас «Інтэрнацыянал» уступіў у сацыялістычнае сабярніцтва з перадавымі ў раёне камунай «Прагрэс». Разгарнуўшы сацсабярніцтва і ўштурхаванні — паміж брыгадамі, асобнымі вытворчымі групамі і звышнімі і тав. самага паміж калгаснікамі і калгаснікамі.

Кіраўнікі сацсабярніцтва ставі камуністы і камсамоўцы, якія правіла расцэўлены на ўсёх брыгадах. З самага пачатку палыводчыя брыгады выходзіць брыгадныя насядзенацы-тэпавыя. Агульнакалгасная газэты пераішлі таксама на штодзённы выпуск.

Штодзёнкі на сваіх старонках змяшчалі рацыяналізатарскія прапановы асобных калгаснікаў, пераішлі вопыт іншых брыгад, калгасцаў, даводзілі яе да шырокіх калгасных мас праз свае лісты.

Вытворчыя парады сыстэматычна (два разы ў тыдзень) абавязавалі, як ідзе ворына, як лепш пасеяць, па-

Ураджай сабраць поўнасцю, БЯЗ СТРАТ

Скончыўшы сяўбу, пераклучыць палыводчыя брыгады на сенаўбор

